

# БІБЛІЯТЭЧНАЯ КАМУНІКАЦЫЯ ЯК ФАКТАР САЦЫЯЛІЗАЦЫІ АСОБЫ

А. А. ВАЛЕВІЧ,

аспірантка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета культуры і мастацтваў

## Анататыя

У артыкуле разглядаецца праблема сацыялізацыі асобы сродкамі бібліятэчнай камунікацыі. Аналізуецца працэс сацыялізацыі асобы, груп карыстальнікаў і грамадства цалкам у ходзе выкарыстання розных відаў бібліятэчнай камунікацыі: вуснай, дакументнай і электроннай. Паказана спецыфіка дзейнасці публічных бібліятэк у працэсе сацыялізацыі з дапамогай розных формаў і метадаў бібліятэчнай камунікацыі.

**Ключавыя слова:** публічная бібліятэка, сацыялізацыя, бібліятэчная камунікацыя, вусная камунікацыя, дакументная камунікацыя, электронная камунікацыя, бібліятэчная дзейнасць, бібліятэчныя зносіны.

## Annotation

The article has as its main problem the question of person's socialization by the tools of library communication. There is the researching of process of so-

cialization of person, groups and society as a whole by using different types of library communication: oral, documental and electronic. The author notes socializing activities of public libraries by different forms and methods of library communication.

**Key words:** public libraries, socialization, library communication, oral communication, documental communication, electronic communication, library activities, library contacts.

## Уводзіны

Перад тым, як пачаць разглядаць праблему сацыялізацыі асобы сродкамі бібліятэчнай камунікацыі, неабходна вызначыць, што ўвогуле мы разумеем пад паняццямі «сацыялізацыя» і «бібліятэчная камунікацыя». Зрабіць гэта патрэбна таму, што ў навуковай літаратуры існуе шмат азначэнняў гэтых тэрмінаў. Паняцце «сацыялізацыя» розныя науки (філасофія, сацыялогія, культуралогія, педагогіка, бібліятэказнаўства) разглядаюць з пункту гледжан-

ня свайго прадмета даследавання. Мы будзем прытрымлівацца педагогічнага падыходу да яго вызначэння і восьмем за аснову азначэнне, дадзеное ў педагогіцы, дзе сацыялізацыя трактуецца як працэ засваення і ўзнаўлення чалавекам культурных каштоўнасцей, сацыяльных норм, установак, узорай паводзін, яго самаразвіццё і самарэалізацыя ў tym грамадстве, у якім ён жыве [1, с. 345].

### Асноўная частка

Пад паняццем «бібліятэчная камунікацыя» мы разумеем «...адну з разнавіднасцей сацыяльнай камунікацыі, якая здзійсняецца ў бібліятэчнай прасторы і накіравана на ўзаемадзеянне бібліятэкараў паміж сабой і з карыстальнікамі з мэтай абмену данымі, інфармацыяй і ведамі аб дакументных пато-ках і масівах, а таксама аб распایсюджванні жыццёвых, вытворчых і навуковых ведаў існуючага навакольнага свету» [2, с. 10]. Элементамі бібліятэчнай камунікацыі з'яўляюцца вусная, дакументная і электронная камунікацыі.

Вусная камунікацыя генетычна прыроджаная. Гэта першасны канал, дзе, як правіла, адначасова і ў неразрывным адзінстве выкарыстоўваюцца два каналы: вербалны (у якіх існуюць сістэмы выкарыстоўваючыя мову) і невербалны (выкарыстоўваючыя нямоўныя сістэмы, напрыклад жэсты, міміка і інш.). Першы, як вядома, уласцівы толькі людзям. Тому ён лічыцца самым эфектыўным і моцным сродкам бібліятэчнай камунікацыі, які выкарыстоўваецца ва ўсіх працэсах бібліятэчна-бібліографічнай дзеяносці. Напрыклад, у працэсе абслугоўвання, калі бібліятэкар размаўляе з чытаем пры запісу ў бібліятэку або гутарыць аб прачытанай кнізе, ці пры арганізацыі і правядзенні розных комплексных інфармацыйных мерапрыемстваў і г. д.

Вядома, што сацыялізацыя асобы з'яўляецца міжгаліновай праблемай, ёю займаюцца розныя сацыяльныя інстытуты (установы адукацыі, установы культуры, сродкі масавай інфармацыі і г. д., у tym ліку і бібліятэка), але кожны з іх ажыццяўляе сацыялізацыю асобы з дапамогай сваіх спецыфічных сродкаў, формаў і метадаў.

Спецыфіка бібліятэкі заключаецца ў tym, што яна ажыццяўляе працэс сацыялізацыі асобы ў значайнай меры з дапамогай кнігі або дакумента, не залежна ад того, якія выкарыстоўваюцца каналы камунікацыі — вусны, дакументны ці электронны, усе яны tym ці іншым чынам звязаны з кнігай, ці шырэй — з дакументамі.

У бібліятэказнаўстве навукоўцы ў асноўным пад сацыялізацыяй разумеюць задавальненне пазнавальных, каштоўнасна-арыентатыйных і камунікатыўных запатрабаванняў чалавечай асо-

бы, а таксама садзейнічанне павышэнню духоўнага і культурнага ўзроўняў карыстальніка, далучэнне яго да каштоўнасцей айчыннай і сусветнай культуры сродкамі бібліятэчна-бібліографічных рэурсаў.

У бібліятэказнаўстве і бібліографізнаўстве сацыялізацыя вызначана на функцыянальным узроўні. Не толькі айчынныя, але і замежныя вучоныя лічаць, што сацыялізуячая функцыя ўласціва бібліятэкам, і адносяць яе да вытворных (знейшых функцый). Так, Ю. П. Мяленецьева, У. Р. Фірсаў, Н. В. Жадзко, А. В. Сакалоў адстойваюць сацыялізууючу функцыю бібліятэк як функцыю, рэалізацыя якой садзейнічае далучэнню асобы да культуры, яе каштоўнасцей. Больш таго, У. Р. Фірсаў прыйшоў да вынікі, што асноўная функцыя бібліятэк — «...сацыялізууючая, якая абумоўлена “пераўтваральнымі” ўласцівасцямі фонда... Усе астатнія функцыі ёй падпадрадкоўваюцца і яе канкрэтэзуюць» [3, с. 28].

Разгледзім, як у ходзе камунікацыі ажыццяўляецца працэс сацыялізацыі асобы, груп карыстальнікаў і грамадства цалкам.

Бібліятэчнай камунікацыя можа быць міжасабовай, групавай, масавай. Дадзена размежаванне залежыць ад того, колькі суб'ектаў узаемадзеянічае ў камунікатыўным працэсе. Напрыклад, ва ўмовах бібліятэкі міжасабовая камунікацыя можа быць прадстаўлена такімі выпадкамі камунікацыі, як: бібліятэкар — бібліятэкар, бібліятэкар — чыталь; групавая — презентацыя ці аблікаванне кнігі пэўнай групай чытачоў падчас правядзення публічнага мерапрыемства, дзе ролю пасрэдніка можа выконваць бібліятэкар; масавая — выхад на СМИ (выступленне па радыё, на тэлебачанні з аглядам новых паступленняў у фонд бібліятэкі, нататкі ў газете) і інш.

Адзначым, што ўздзеянне на працэс сацыялізацыі розныя сацыяльныя інстытуты выконваюць па-разнаму. Напрыклад, установы адукацыі (школы, сярэдняе спецыяльнае, вышэйшыя навучальныя установы) абавязваюць індывіда прыняць і засвоіць тую інфармацыю, якая, з пункту гледжання адукацыйных праграм, уключае вызначаны мінімум ведаў, што павінен засвоіць кожны школьнік, наўчэнец ці студэнт. Спецыфікай бібліятэкі ў працэсе сацыялізацыі асобы з'яўляецца тое, што яна не толькі значна шырэй раскрывае багацце наўтых чалавекам ведаў, але і добраахвотна арыентуе карыстальнікаў у інфарматычных рэурсах, назапашаных грамадствам сродкамі бібліятэчнай камунікацыі і бібліятэчных зносін. Нездарма вядомы філосаф М. С. Каган адзначыў, што калі адукацыя ёсьць перадача ведаў, а навучанне — перадача ўменняў, то выхаванне — гэта далучэнне да

каштоўнасцей, бо перадаць каштоўнасці дзецям, вучням, іншым людзям магчыма толькі ў працэсе зносін з імі.

Бібліятэчныя зносіны часцей за ўсё нясуць ў сабе міжасабовы і груповыя характеристары. Пры гэтым выдзяляюць наступныя формы зносін: дыялог, маналог, палілог (дыскусія). Разгледзім кожную з гэтых формаў.

Дыялог — гэта форма маўлення, якая складаецца з абмену думкамі, выказваннямі-рэплікамі, што маюць сітуатыўны, кантэкстуальны і мімавольныя характеристары і ў малой ступені арганізаваны. Нягледзячы на гэта, дыялог падпарадкоўваецца пэўным законам і прынцыпам. Выдзяляюць наступныя тыпы дыялогу: а) інфарматыўны дыялог (звычайна складаецца з пытанняў і адказаў папераменна, але можа ўключыць у сябе згорнуты маналог ці рытарычнае пытанніне), мэтай якога з'яўляецца атрыманне інфармацыі; б) прэскрыптыўны дыялог утрымлівае просьбу, загад і абязцянне ці адмову выканану прапаноўваемае дзеяннне; в) дыялог — абмен думкамі, гэта звычайна спрэчка ці дыскусія, дзе абодва субядеднікі з'яўляюцца экспертамі ў абмяркоўваемым пытанні; г) дыялог, які вядзеца з мэтай рэгулявання міжасабовых адносін (дыялог-унісон і дыялог-дисананс); д) бяздзейнамоўны дыялог, накіраваны на эмачыянальныя зносіны (скаргі, самахвальства, чароўнасць, апасенне, страх), ці на артыстычныя жанры (міні-аповед, жарт, анекдот), ці на інфармацыйна-бяспечнаўную, але інтэлектуальную размову. У працэсе дыялогу ў найбольшай ступені реалізуецца пытальні-адказныя формы [4, с. 194].

У рабоце бібліятэк ужываюцца ўсё тыпы дыялогу, але пераважае інфармацыйны, які звязаны з інфармаваннем карыстальніка аб новых відах документаў у працэсе бібліятэчна-бібліографічнага абслугоўвання, аб документах, якія паступілі ў бібліятэку; прэскрыптыўны дыялог у асноўным ужываецца ў працэсе кіравання бібліятэкай з боку яе адміністрацыі (дырэктара бібліятэкі, яго намесніка, загадчыку аздзелу структурных падраздзяленняў і супрацоўнікаў (бібліятэкару)); дыялог-абмен думкамі з'яўляецца характеристэрным пры аблеркаванні твораў друку (прэзентацый, чытацкіх канферэнцый, літаратурных вечараў і інш.); бяздзейнамоўны дыялог часам вядзеца пры размове бібліятэкару паміж сабой.

Маналог — гэта форма маўлення, якая ствараецца ў выніку актыўнай дзеянасці камуніканта і разлічана на пасіўнае і аблеркаванне ўспрыманніе яе рэцыпіентамі. Яна і не прыстасавана да непасрэдных зносін, бо разлічана на тое, каб слу-

хачы толькі слухалі, але не адказвалі. Вучоныя выдзяляюць наступныя тыпы маналогу: а) маналог пераканаўчай афарбоўкі; б) маналог лірычны (выказванне перажыванняў і эмоцый); в) маналог драматычны (дзе акрамя маўлення, галоўны мі з'яўляюцца міміка, жэсты, пластычныя рухі і інш.); г) маналог паведамляльнага тыпу, які падраздзяляецца на маналог-рэважанне і маналог-паведамленне [4, с. 199]. Маналагічнае маўленне ва ўмовах бібліятэкі ажыццяўляецца ў бібліятэчных лекцыях, у бібліографічных аглядах, прэамбулах да чытацкіх канферэнцый, дыспутаў, дыскусій, у дакладах падчас павышэння кваліфікацыі бібліятэкараў ці на навукова-практычных канферэнцыях і інш.

Палілог — гэта разнавіднасць моўнай камунікацыі, якая носіць назыву «спрэчка» ці «дыскусія». Спрэчка-палілог вядзеца некалькімі асобамі. Агульны рысай палілогу, як і дыялогу, з'яўляецца папераменная змена камуніканта і рэцыпіента, у адрозненні ад маналогу. Для яго таксама характеристэрны роўнасць удзельнікаў, дэмакратызм [4, с. 201]. Да палілогу звычайна адносяць такія формы дзеянасці бібліятэкі, як чытацкія канферэнцыі, дыскусіі сярод бібліятэкараў, паседжанні клубаў па інтерэсах і інш.

Усе формы зносін уздзейнічаюць на сацыялізацію асобы не толькі на актыўным камунікатыўным узроўні, калі асoba можа выступаць ў якасці камуніканта і рэцыпіента адначасова, але і на пасіўным, калі ідзе пасіўнае, аблеркаванне атрыманне інфармацыі, ведаў.

Акрамя форм і метадаў вуснай камунікацыі бібліятэкі шырока выкарыстоўваюць ускосныя формы камунікацыі, ці так званую дакументную камунікацыю, у працэсе сацыялізацыі асобы, пэўных групп ці нават грамадства цалкам. Документная камунікацыя дазваляе доўгатэрмінова захоўваць інфармацыю, веды і садзейнічае трансляцыі іх ад пакалення да пакалення, удзельнічаючы пры гэтым у адукацыйным працэсе індывіда і аблумоўліваючы, у сваю чаргу, яго сацыялізацыю.

Увогуле педагогі адзначаюць, што ў гісторыі адукацыі вылучаюцца некалькі форм навучання: 1) сямейнае — веды перадаюцца ад бацькоў дзецям; 2) сацыяльнае — веды перадаюцца ад настаўніка вучням; 3) кніжнае — веды набываюцца не толькі ад настаўніка, але і з кніг; 4) экраннае — у якасці носьбіта і перадатчыка ведаў выступае тэхніка: тэлевізор, камп'ютар.

Спецыфіка бібліятэкі заключаецца ў тым, што удзельнічаючы ў працэсе дадатковай адукацыі, яна ажыццяўляе працэс сацыялізацыі асобы з дапамо-

гай такой формы навучання, як кніжная, забяспечваючы веды, развіцё, выхаванне асобы, пэўных груп, якія набываюцца пры выкарыстанні кніг, ці шырэй — дакументаў.

Спецыфіка дакументнай камунікацыі ў бібліятэцы заключаецца ў тым, што яна выкарыстоўвае формы і метады, якія непасрэдна звязаны з дыялогам і маналогам. Па характеристыцы адрасата Г. М. Швяцова-Водка выдзеліла два віды камунікацыі: аксіяльную і рэтыяльную [5, с. 91]. Ажыццяўляемыя ў бібліятэцы даведачна-бібліографічнае абслугоўванне, бібліографічнае інфармаванне (зворотная сувязь) носяць дыялагічныя харктар і выкарыстоўваюцца ў працэсе міжасабовых зносін. Выкарыстанне дакumentнай камунікацыі пры абслугоўванні груп можа здзяйсняцца пры бібліографічным інфармаванні, выбарачным распаўсюджванні інфармацыі, дыстанцыйным абслугоўванні кіраўнікоў, тэматычным абслугоўванні кіраўнікоў у выглядзе персанальных выстаў, разлічаных на конкретную группу (спецыялістай той ці іншай галіны ведаў). У гэтym выпадку дакumentная камунікацыя непасрэдная і носяць аксіяльныя харктар, з'яўляючыся аксіяльным яе відам.

Што датычыцца масавай бібліятэчнай камунікацыі, то яна можа быць выражана ў форме разнастайных выстаў, якія праходзяць у бібліятэцы: выставы новых паступленняў у бібліятэку, розныя тэматычныя выставы, выставы, прысвечаныя юбілейным ці памятным датам, і г. д. У сувязі з тым, што гэта форма разлічана на многіх, на масы, то яна будзе мець рэтыяльныя харктар.

У працэсе дакumentнай камунікацыі карыстальнік быццам бы вядзе дыялог, камунікацыю з аўтарам, але яна носяць не непасрэдны, а апасродкованных харктар, бо аўтар ці аўтары дакумента ў дадзены момант зносін адсутнічаюць (ці ўвогуле яны ўжо адсутнічаюць у рэальнym жыцці). А. А. Лазарэвіч нават лічыць, што такое ўзаемадзеянне з'яўляецца «зомбі-камунікацыяй», бо дыялог з тэкстам «...выконвае пасіўную, презентатыўную функцыю суб'ектунасці яго аўтара» [6, с. 49]. Акрамя таго, традыцыйныя дакументы ў большасці разлічаны на пачуццёвае адлюстраванне (успрыманне) толькі зрокавымі рэцептарамі. Нягледзячы на гэта, розныя формы і сродкі дакumentнай камунікацыі ня厮уть вялікае сацыялізуючае ўздзеянне ў выглядзе кніжных выстаў, выкарыстання міжбібліятэчнага абменента, электронной дастаўкі дакументаў, адкрытага доступу да фондаў бібліятэк (да асобыных відаў дакументаў ці да ўсяго фонда цалкам) і г. д.

Са з'яўленнем электронной камунікацыі бібліятэкі актыўна пачалі яе выкарыстоўваць у біблія-

тэчна-бібліографічнай дзейнасці. Электронная камунікацыя і электронны дакумент ва ўмовах бібліятэкі даюць магчымасць выкарыстоўваць такія формы камунікацыі, як дыялог і палілог. Напрыклад, з'яўляеца магчымасць мець зносіны ў рэжыме онлайн з дапамогай чатаў. Пры гэтым можа абмяркоўвацца тая ці іншая тэма ў форме дыялогу, што с цягам часу можа перерасці ў дыскусію ці спрэчку. Спецыфіка электронной камунікацыі ва ўмовах бібліятэк заключаецца ў тым, што з'яўляеца віртуальнасць у зносінах, якая становіцца магчымай, дзякуючы электроннай пошце, аўдыё-, відэаканферэнцыям, электронным каталогам ці базам даных і інш..

Ва ўмовах бібліятэкі электронная камунікацыя мае яўнай перавагі. Яны заключаюцца ў першую чаргу ў магчымасці перадольвання просторавых і часавых бар'ераў, наяўнасці і выкарыстанні гіпертэкстуасці і мультымедыйнасці, у лёгкасці перадачы інфармацыі, яе захоўвання, у прадастаўленні шырокіх магчымасцей пошуку (раскрыццё зместу на ўзоруні ключавых слоў). З дапамогай інфармацыйных рэурсаў карыстальнік можа выкарыстоўваць тыя дакументы, якіх няма ў бібліятэцы (напрыклад, некаторыя творы мастацкай літаратуры, электронныя версіі перыядычных выданняў і г. д.). Яшчэ адной немалаважнай перавагай з'яўляеца тое, што электронная камунікацыя і электронны дакумент разлічаны не толькі на дыяхроннае, але і сінхроннае адлюстраванне дакументаў карыстальнікам на ўсіх узоруях: пачуццёвым, перцэнтыўным і кагнітыўным, нягледзячы на тое, што могуць быць апасрэдаваны камп'ютарам і глабальнай сеткай.

### Заключэнне

Такім чынам, у працэсе сацыялізацыі індывіда бібліятэка адыгрывае значную ролю, побач з такімі сацыяльнымі інстытутамі і установамі культуры і мастацства, як тэатры, музеі, клубы, студыі і г. д. Свой сацыялізуючыя ўплыў бібліятэчнай камунікацыя здзяйсняе на міжасабовым, груповым і масавым узоруях, выкарыстоўваючы пры гэтым розныя формы камунікацыі: вусную (маналог, дыялог, палілог), дакumentную і электронную. Выконваючы функцыю забеспячэння дадатковай адукациі і садзейнічання асноўнай, бібліятэка выкарыстоўвае свае спецыфічныя сродкі, менавіта бібліятэчна-бібліографічныя рэсурсы і ўпłyvaе на сацыялізацыю індывіда, груп карыстальнікаў пераважна з дапамогай кніжнай (ширэй — дакumentнай) формы навучання. Гэта падкрэслівае тое, што бібліятэка ў большай меры выкарыстоўвае ў сваёй дзейнасці дакumentную камунікацыю, забеспячэнне якой абумоўлена яе інфармацыйна-сацыялізуючым патэнцыялам.

## Спіс

## читаваных крыніц

1. Основы педагогики : учеб. пособие / А. И. Жук, И. И. Казимирская, О. Л. Жук, Е. А. Коновалчик; под. ред. А. И. Жука. — Минск : Аверсэв, 2003. — 349 с.
2. Бібліятэкі ў сістэме сацыякультурных камунікацый : манаграфія / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. — Мінск, 2011. — 166 с.
3. Фирсов, В. Р. Социальная роль — социальные функции — библиотечная деятельность. Проблема принципа ограничения / В. Р. Фирсов // Методологические аспекты изучения процессов функционирования библиотечных систем: сб. науч. тр. — Л., 1982. — С. 21—36.
4. Остапов, А. И. Библиотечная когнитология: моногр. / А. И. Остапов. — Краснодар, 1995. — 301 с.
5. Швецова-Водка, Г. Н. Документ в сфере ноокоммуникологии / Г. Н. Швецова-Водка. — Москва : Литера, 2010. — 381 с. — (Серия «Современная библиотека»).
6. Лазаревич, А. А. Глобальное коммуникационное общество / А. А. Лазаревич. — Минск : Беларуская думка, 2008. — 350 с.